

7. Лепешаў, І. Я. Слоўнік фразеалагізмаў: у 2 т. / І. Я. Лепешаў. — Мінск: Мінск: Беларуск. энцыкл. імя П. Броўкі, 2008. — Т. 2: М — Я. — 704 с.
8. Лепешаў, І. Я. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў / І. Я. Лепешаў. — Мінск: Беларуск. энцыкл. імя П. Броўкі, 2004. — 443 с.
9. Якшук, Л. М. З этималагічных нататаک па фразеалогіі / Л. М. Якшук // Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах. — Гомель, 2005. — С. 75–79.
10. Grybosiowa, A. Jak historyk języka polskiego rozumie opozycje homo-animal / A. Grybosiowa // Język a kultura. — Wrocław, 2003. — Tom 15. — C. 9–15.
11. Dąbrowska, A. Wędzę pożądań wejdę do twej duszy — nazwy zwierząt w polskim słownictwie erotycznym / A. Dąbrowska // Język a kultura. — Wrocław, 2003. — Tom 15. — C. 157–188.
12. Mosiołek-Kłosińska, K. Motywacja związków frazeologicznych zawierających wyrazy pies i kot / K. Mosiołek-Kłosińska / Etnolingwistyka. — Lublin, 1995. — Tom 7. — C. 21–31.

Ларыса Кныш (Мінск)

НЕВЕРБАЛЬНЫЯ СРОДКІ Ў МАСТАЦКІМ ДЫЯЛОГУ: ТЭМБР І ТЭМП МАЎЛЕННЯ Ў СКЛАДЗЕ АЎТАРСКАЙ РЭМАРКІ (ПАВОДЛЕ ПРОЗЫ М. ГАРЭЦКАГА)

Існуе вялікая колькасць сродкаў, якія садзейнічаюць раскрыццю і разуменню маўленчых зносін. Жэсты, міміка, праксеміка, акулістыка, прычоскі, асабістая прадметы, адзенне, дзеянні — усё гэта тыя кампаненты камунікацыі, на долю якіх прыпадае добрая частка перадачы самай разнастайнай інфармацыі. Яны не толькі адлюстроўваюць індывідуальную спецыфіку маўлення той ці іншай асобы, але перадаюць эмацыянальны стан і душэўную энергію, дазваляюць меркаваць пра маўленчую культуру моўцы ўцэлым. Не менш важную ролю адыгрываюць тыя складнікі, якія непасрэдна ўласцівы вуснаму маўленню: тэмп, тэмбр, інтанацыя, сіла голасу і інш. — сэнс выказвання часам знаходзіцца ў поўнай залежнасці ад іх.

Усе названыя сродкі ў адпаведнасці з уласна лінгвістычнай трактоўкай даследчыкі разглядаюць як невербальныя (паралінгвістычныя), з ліку якіх вылучаюць:

- фанацыйныя (сіла голасу, тэмп, тэмбр, рытм, розныя меладычныя з'явы і г. д.);
- кінетычныя (жэсты, рухі цела, міміка);
- праксемічныя — камунікатыўна значныя просторавыя параметры чалавечых паводзін (адлегласць паміж моўцамі, палажэнне корпуса ў адносінах адзін да аднаго);
- графічныя (тып напісання літар і пунктуацыйных знакаў (почырк), графічныя знакі і інш.);
- змешаныя.

Паралінгвістычныя сродкі суправаджаюць вуснае гутарковае маўленне і разам з уласна лінгвістычнымі дапамагаюць раскрыць камунікатыўную сітуацыю ў цэлым. «Усякае выказванне, — слушна заўважае А. Л. Васільева, — можа быць двухслойным, складацца з асноўнага, прадметна-лагічнага зместу і ацэначна-эмацыянальнай канатацыі. Калі першае перадае пэўную інфармацыю,

то другое выражаете односіны моўцы да гэтай інфармацыі. Для перадачы разнастайных відаў эмацыйнальнага зместу і прыцягваюца ўсе дадатковыя, невербальныя, кампаненты» [2, с. 19].

Невербальныя сродкі сталі неад'емным складнікам мастацкага дыялогу, тут яны маюць большую функцыянальную нагрузкую, чым у вусным гутарковым маўленні, і атрымліваюць экспліцыйнае выражэнне. Пры адлюстраванні невербальных кампанентаў у маўленні дзейных асоб асноўную ролю выконвае аўтарская рэмарка (каментарый) — элемент канструкций з простай мовай.

Ва ўмовах мастацкага дыялогу роля аўтарскай рэмаркі надзвычай вялікая: яна выконвае функцыю ўводу моўных хадоў і характарызуе індывідуальнасць моўцы, яго эмацыйнальны стан, манеру маўлення, раскрывае пачуцці і эмоцыі падчас гутаркі, стаўленне да прадмета гаворкі, а таксама перадае адметныя асаблівасці голасу кожнага персанажа. У цэнтры нашай увагі апынулася рэплікі персанажаў, якія ўтрымліваюць фанацыйны кампанент: тэмбр голасу і тэмп.

Тэмбр (англ. speech timbre, suprasyntactic timbre) — спецыфічная звышсегментная афарбоўка маўлення, якая надае яму тыя ці іншыя экспрэсіўна-эмацыйнальныя якасці [1, с. 472]. Тып голасу можа быць агульным, але ў кожнага чалавека свой тэмбр, як свой адбітак пальцаў.

Характар тэмбравай афарбоўкі вельмі складаны, таму лінгвісты і пісьменнікі ў апісаннях падкрэсліваюць самае рознае (зрокавое, слыхавое, асязальнае, эмацыйнальнае і інш.) успрыняцце тэмбуру: звонкі, мяккі, светлы, сухі, сярдзіты, цвёрды, цёмны, хмуры і інш. У творах М. Гарэцкага сустракаем абурлівы, афіцыяльны, атаўшы, высокі, вугнавы, дрыжачы, глухі, гняўлівы, грубы, грэблівы, густы, звінячы, звязлівы, зласмешны, жалобны, іранічны, какетлівы, капрызны, ласкавы, ліслівы, масляны, мяккі, насмешлівы, нутраны, паважаны, пазяблы, парушаны, прастудны, роўны, рытучы, спіаты, скрытучы, спакойны, трапяты, хваравіты, хрыпаты, хрыплы. Аўтарскі каментарый выконвае важную ролю пры адлюстраванні тэмбравай афарбоўкі голасу: ён дапамагае «пачуць» голас кожнай асобы, улавіць самыя тонкія змяненні і вібрацыі голасу: — *Максім! — кажа Адарка мужу хрыплым, прастудным голасам, — няго ты слеп, хоць бы якую асіну з лесу звёз, жолаб выдаўбаў; зірні — уся жыжска выцякае, калі гэтыя свіначкі, ваўкі іх парэж, усё з нагамі ды з нагамі ў яду* [3, т. 1, с. 193]. — *I цяпер вам кажуць: у вас няма змагання класаў перад агульным ворагам... О, не! Яно ёсць!! — высокай, хваравітай, звінячай нотаю крикнуў ён...* [4, с. 19].

Тэмбр голасу перш за ўсё паведамляе пра настрой героя і ўнутраны эмацыйнальны стан: — *Бы вайце з даровы, Аля... Так? — анаўшым голасам, абезнадзееншы, спытаўся ён* [4, с. 23]. — *Калі ласка, і мне скруціце, — напрасіў я такім капрызным, хворым голасам, што аж самому было сорамна* [3, т. 3, с. 105]. — *Што ты кажаш?! — спытаўся Абдзіраловіч парушаным, але такім голасам, у якім сам помала чуў патрэбнага пачуцця, і зганіў сябе за тое* [4, с. 87]. — *А лістоў, дзядзька, няма? — нібы зусім роўным і спакойным голасам пытаецца нявестка* [3, т. 3, с. 125]. А ён разгладзіў сваю чорненкую бародку, пабалаваўся залатым ланцужком каля верхняе кішэні ў

камізэльцы і потым спакойным, роўным, чыстым голасам сказаў: — Вот что, друг любезны... [3, т. 3, с. 182].

Тэмбр голасу можа раскрываюць адносіны паміж субядеднікамі. У залежнасці ад пэўнай сітуацыі ці абставін, адносіны могуць быць шчырыя, няшчырыя, прыхільныя, непрыхільныя, пагардлівыя, грэблівыя, наўмысна ліслівыя і інш.: *Ізвініце! — далікатна, але грэбліва сказала паненка за Лявонава спіною і разам з студэнцікам увайшла ў канцылярыю.* — Ці няможна паслаць грошы? — зусім іным, прыяцельскім і какетліва-жартлівым тонам звярнулася яна да паштмейстара: — Дзень добры, пане начальнік! [3, т. 2, с. 70]. — Што табе, дурню? — ізноў спытаўся ён грэблівым голасам [3, т. 1, с. 262]. — Пяхцер пад паветку занясі, а каня гунькаю накрый, — гаворыць той ласкавым голасам [3, т. 1, с. 235].

Тэмбравая харкторыстыка можа быць пастаяннай ці адметнай прыкметай маўлення пэўнай асобы, што перадаецца ў рэмарцы праз прыналежны зайненнік *свой*; прыслоўе + зайненнік *заўсёды свой*: — *Міласці просім, міласці просім, Рыгоравіч, — адказаў яму за ўсіх Мікіта сваім заўсёды жартліва-ласкавым голасам* [3, т. 2, с. 18]. — Да вас, да вас, Мікола Навумавіч, даруйце, што так спознілісь у дарозе, — *сваім мяккім і крыху дрыжсачым, густым нутраным голасам кажа Іра*, — да вас і ў важнай справе [4, с. 63].

Тэмп маўлення (*італ. tempo, ад лац. tempus ‘час’*) — хуткасць вымаўлення гукаў, складоў, слоў з'яўляеца адным са складнікаў індывідуальна-маўленчай харкторыстыкі моўцы [5, с. 508]. Некаторыя асобы маюць сярэдні, умераны тэмп маўлення, другія гавораць хутка, іншыя — вельмі павольна. Аўтарскі каментарый бярэ на сябе асноўную долю нагрузкі ў тым, каб перадаць тэмп маўлення персанажаў. Часта такая прыкмета выступае як харктэрная, пастаянная, як індывідатар індывідуальнасці: Слухачы цяснай падходзяць да паведача, асабліва апачэнцы і наогул усякія «маладыя», «шэрыя» і «шляпы», з пачцівасцю глядзяць на героя, а ён, накруціўшы цэлаю рукою свае бялявенкія шыльцы і па-забіяцку крутнуўшы ўгору галавою, *кажа сваёю маскоўскаю скорагаворкаю*: — Я бумаўжи в оба кармана... Казак тоже... «Много ли?» — грит... Сочли: у мене 870, у него тоже... рублей 900 [3, т. 3, с. 115].

Але тое, што пэўная асoba мае індывідуальны тэмп маўлення, зусім не азначае, што яна не можа свядома, пад уплывам нейкіх абставін, у нейкай пэўнай сітуацыі змяніць хуткасць маўлення. У творах мастацкай літаратуры тэмпавыя змяненні пісьменнік часцей адлюстроўвае як прыкмету, па якой чытач можа меркаваць пра эмацыянальны стан моўцы, напрыклад: — *Ат! Нічога ты, Лёлька, не разумееш, — скоранька адказала яна, — не магла ж я сама бегаць за гэтым святым Абдзіраловічам, калі ён не хацеў гуляць з намі...* [4, с. 47]. Аўтарская рэмарка дае не толькі інфармацыю пра тое, як вымаўляеца рэпліка, але і перадае ўзрушаны, усхваляваны стан герайні, яе адносіны да таго, аб кім ідзе гаворка, — адносіны пагардлівия, абыякавыя.

Як правіла, тэмп маўлення паскараеца пры эмацыянальным напружанні. Хуткі тэмп можа перадаваць нецярплівасць, усхваляванасць, узрушанасць,

радасць, а таксама злосць, страх, трывогу: — Аля! — у трывозе, і запыхаўся, *i ханаўся скарэй сказаць усё, i дрыжачым голасам прамовіў ён.* — Скажыце мне, Аля, што гэта ёсць? Няўжо ўсё скончана? [4, с. 23]. Павольны тэмп маўлення суправаджае няўпэўненасць, задуменнасць, абываючасць, а таксама разгубленнасць, бездапаможнасць: — *A-a... — працягнуў студэнт у задумленні* [3, т. 1, с. 78]. — *Не... — працягнула яна ў раздум'і.* — Не, не спадабаўся. Бліжэй ёсць лепшыя, толькі блізкіх я не хачу браць... [3, т. 1, с. 326]. Анэта, паслухаўши, *працадзіла:* — Ці гэта ў іх гульня, цётачка! Адна нуда толькі... [3, т. 1, с. 283]. — Сляпо-о-ому, убо-о-гаму, пано-о-очки даражэ-э-энькія! — *цягнуў ля сценкі адным вагам старац у чорным падраным паліце, з кіем у руках і з насунутаю на вочы кепкаю* [3, т. 2, с. 79].

Інтанацыйнае багацце тэксту ствараюць таксама рэмаркі, у якіх адначасова перадаецца тэмп і сіла голасу (праз дзеясловы маўлення, прыслоўі і кампаратыў): *А яна, нібы з гонарам, нібы сарамліва, ціханька і скоранька дадала:* — *Праз Ромуся можна ўстроіць...* [3, т. 3, с. 208]. — Як, дык, хай, якдыкхай, якдыкхай, якдыкхай!... — *усё шпарчэй і галасней чулася ў класе* [3, т. 2, с. 141].

У некаторых прыкладах структура самога выказвання перадае тэмп маўлення: — *Каб ты свету божага не бачыў, як, апрача картаў, нічога не бачыши. Каб ты з условия не злез, як ты з-за іх не вылазіш, удвору не йдзеши.* Гультай ты, каб табе, каб ты, га-го-го, — як з торбы гарох, пасыпала яна [3, т. 1, с. 161]. З прыклада відаць, што інтанацыйны пачатак бяруць паасобна аформленыя і сінтаксічна завершаныя сказы-праклёны. Адлюстраванню тэмпу дапамагаюць наступныя сінтаксічна незавершаныя рэплікі *каб ты, каб табе,* якія перадаюць хуткасць і бясконцасць «жаночай словатворчасці», што пераходзіць у рэшце рэшт у гукаперайманне ‘га-го-го’. Пры гэтым аўтарская рэмарка *як з торбы гарох пасыпала яна ўзмацняе тэмпавую характеристыстыку.*

Паколькі маўленне аналізуецца ў межах дыялогу, то зразумела, што ў залежнасці ад тэмы (ці змены тэмы) гутаркі, абставін, сітуацыі, мяняюцца і тэмпавая характеристыстика маўлення, сіла голасу, тэмбрывыя адценні, бо яны часцей выступаюць не ў якасці пэўнай пастаяннай маўленчай рысы (хоць і такое мае месца), а як прыкмета, якая перадае рэакцыю моўцы і эмацыянальны стан.

Гутарковае маўленне дзейных асаб — гэта стылізаваны пісьменнікам моўны матэрыял, і пры адлюстраванні разнастайных невербалальных сродкаў гутарковай камунікацыі ў мастацкім тэксле самую непасрэдную ролю выконвае аўтарская рэмарка.

Літаратура

1. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова — 2-е изд., стер. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 576 с.
2. Васильева, Е. Л. Невербальные компоненты коммуникации и речевые акты: на материале современного английского языка: дис. ... канд. филол. наук. — Минск, 2002. — 115 с.
3. Гарэцкі, М. Збор твораў: у 4 т. — Мінск: Маст. літ., 1984–1986.
4. Гарэцкі, М. Творы. Мінск: Маст. літ., 1990. — 629 с.
5. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. — М.: Сов. энцикл., 1990. — 685 с.